

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Віцебская абласная бібліятэка запрашае прыняць удзел у **VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Віцебскі край»**, прысвечанай Году народнага адзінства.

Арганізатары канферэнцыі:

Дзяржаўная ўстанова «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»

Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», кафедра гісторыі і культурнай спадчыны

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут гісторыі НАН Беларусі»

Час правядзення: 25 лістапада 2021 года

Месца правядзення: ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» (Рэспубліка Беларусь, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а)

У выпадку пагаршэння эпідэміялагічнай сітуацыі фармат правядзення канферэнцыі можа быць зменены, пра што арганізатары паведамяць дадаткова.

Праблемнае поле канферэнцыі:

- Віцебская вобласць у кантэксце гісторыі краіны
- Гісторыя і культура Падзвіння (ад старажытнасці да сучаснасці). Крыніцы па гісторыі Падзвіння
- Малая радзіма: гісторыя родных мясцін
- Гісторыя краязнаўства
- Этнаграфія і фальклор
- Літаратуразнаўства і мовазнаўства
- Праблемы архівазнаўства і археаграфіі
- Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства
- Музейнае краязнаўства
- Экскурсійная справа і краязнаўства
- Царкоўнае краязнаўства
- Праблема падрыхтоўкі і выдання краязнаўчай літаратуры
- Краязнаўства ў вучэбна-выхаваўчым працэсе

Мовы канферэнцыі: беларуская, руская

Умовы ўдзелу:

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна не пазней за 25 кастрычніка 2021 года накіраваць на электронны адрас аргкамітэта **kray@vlib.by** тэкст даклада, а таксама заяўку з указаннем наступных звестак:

- прозвішча, імя, імя па бацьку;
- вучоная ступень, званне;
- месца работы, пасада;
- паштовы адрас (службовы і дамашні);
- тэлефон з указаннем кода горада;
- e-mail;
- тэма даклада;
- форма ўдзелу (вочная ці завочная);
- патрэба ў зборніку матэрыялаў канферэнцыі (колькасць экзэмпляраў для набыцця)

Плануецца выданне зборніка. **Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для апублікавання.** Друкаваны варыянт зборніка будзе распаўсюджвацца па сабекошце па папярэдняй замове, пададзенай пры рэгістрацыі ўдзельнікаў канферэнцыі. Электронны варыянт будзе размешчаны на афіцыйным сайце Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна ў фармаце даступным для скачвання.

Патрабаванні да афармлення дакладаў:

1. прозвішча, імя, імя па бацьку (поўнасю) аўтара /суаўтара, горад, краіна, назва даклада.
2. Аб'ём даклада – не больш за 7 старонак фармата А4, Times New Roman, 13 кегль, палутарны міжрадкавы інтэрвал, тып файла – doc ці rtf (Microsoft Word). Палі – 25 мм з усіх бакоў. Абзацны водступ – 1, 25 см.
3. Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку.
4. Тэксты дакладаў неабходна прыслаць у электронным варыянце ў рэдактары MS Word.

Патрабаванні да электронных прэзентацый:

- Тып файла – ppt Microsoft Power Point

Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне – за кошт камандзіруючых арганізацый.

Каардынатары:

Рагачова Ларыса Іванаўна,

загадчык аддзела крязазнаўчай літаратуры і бібліяграфіі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна

Тэлефон:

+375 (212) 67 49 11

E-mail: **kray@vlib.by**

Дулаў Анато́ль Мікалаевіч,

загадчык кафедры гісторыі і культурнай спадчыны ВДУ імя П. М. Машэрава

Тэлефон:

+375 (29) 668 58 07

E-mail: **kryn2013@yandex.ru**

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч,

навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН
Беларусі

Тэлефон:

+375 (17) 379-16-10

E-mail: **a.baranouski@history.by**